

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 52 (6329) | 5 сакавіка 1939 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

## ШЫРЭЙ РАЗГОРНЕМ ПЕРАДЗ'ЕЗДАСКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА!

Магутная хваля працоўнага энтузіязма ўзьялася насустрач XVIII з'езду любімай партыі Леніна—Сталіна. Вяселючы вынікі сталінскіх пяцігодкаў, грандыёзныя перспектывы, заняцця гарызонты, адкрываемыя трэцім пяцігодкай, выклікалі новы прыліў энтузіязма, велізарны палітычны і вытворчы ўздым на ўсёй краіне.

Усюды — на фабрыках, заводах, у калгасах і саўгасах рабочыя, інжынеры, тэхнікі, калгаснікі рыхтуюць свае вытворчыя падарункі з'езду партыі. Усюды ідзе кіпучая работа, напоўненая парадом будаўніцтва комуністычнага грамадства.

Выдатную ініцыятыву правілі стыхаўшчы і інжынерна-тэхнічныя работнікі менскага стаякбудуўнага завода імя І. Кірава. На заводзе ў гэты перадачы адкрыцця з'езда з 1 па 10 сакавіка праводзіцца сталінская каада, у якой калектыву паставілі сабе задачу дасягнуць найвышэйшых паказальнікаў сацыялістычнай прадукцыйнасці працы.

Першыя тры дні работы ў сталінскай дэкадзе сведчаць аб тым, што кіраванне добра справляюцца з узятымі на сябе заданнямі. Сваю выдатную ініцыятыву імя палмапоўнае большэвіцкімі справамі. Усё калектыву прывуе з выключным энтузіязмам, укладваючы ў работу ўсё свой стыхаўшчы вольны, усё сваё ўменне. У першыя дзень дэкады — 2 сакавіка — ужо да справіліся рабочыя для многіх рабочыя, як напрыклад тэарыя-стыхаўшчы тт. Рудкоўскі, Фрыдланд, Мінаев і інш., выканалі і перавыканалі дзённымі нормамі 2 сакавіка новыя нормы выканання ў сярэднім на заводзе на 188 проц.

Да XVIII з'езда партыі, з'езда, які зацвердзіў план вышэйшай работ у трэцім сталінскай пяцігодцы, наменшч тыяж дзейных перамог комунізма, яшчэ большага росквіту сілы і магутнасці нашай любімай рэвалюцыі, а вялікай раласцю і энтузіязмам рыхтуюцца ўсё многанациональнае савецкі народ. Чым бліжэй дзень адкрыцця з'езда, тым вышэй уздымаецца хваля працоўнага энтузіязма мас.

Пачыні кіраўшчы сестры гарацы волгудж і шырока падтрыманне сярод стыхаўшчы, інжынерна-тэхнічных работнікаў прадпрыемстваў рэспублікі. Дзесяткі прадпрыемстваў Менска, Гомеля, Віцебска, Магілёва і іншых гарадоў і раёнаў рэспублікі з вышнім энтузіязмам праводзяць сталінскую дэкаду высокапрадукцыйнай стыхаўшчы работ.

Важнейшая задача трэцім пяцігодкі — дабіцца высокай, дастойнай сацыялістычнага грамадства прадукцыйнасці працы. Тэзіс дэкады таварыш Малава на XVIII з'ездзе партыі прадгледжывае рост прадукцыйнасці працы ў прамысловасці за трэцюю пяцігодку на 65 процантаў. Гэта павінна забяспечыць прырост прамысловай прадукцыі ў 1942 годзе ў параўнанні з 1937 годам толькі за кошт павелічэння прадукцыйнасці працы на 12 мільярд рублёў.

Вялікі Ленін не раз указаў, што «прадукцыйнасць працы, гэта, у апошнім ліку, самае важнае, самае галоўнае для перамогі новага грамадскага ладу». У адпаведнасці з указаннем Леніна, у тэзісах дэкады таварыш Малава гаворыцца, — «мы павінны забяспечыць усюмерна разгорнуты сацыялістычнага спаборніцтва ў стыхаўшчы руку, няўхільна ўмацаван працоўнай і ўстанавілі ва ўсіх прадпрыемствах і ўстановах, ва ўсіх калгасах, мы павінны забяспечыць дастойную сацыялістычнага грамадства высокую прадукцыйнасць працы рабочы, сялян, інтэлігенцыі».

Перадз'ездаўскае сацыялістычнае спаборніцтва ўжо да багатыя плавы; яно свядзіць аб вырашэнню гэтай вялікай задачы, што стаць перад намі ў трэцім пяцігодкі. Кожны дзень перадачы ўсталяўска сацыялістычнага спаборніцтва багат яркімі фактамі працоўнага гераізма, энтузіязма, працоўнага долбесці. Штодзень краіна ўзняе імбны новых стыхаўшчы, якія на справе паказваюць узровень высокай прадукцыйнасці працы, стыхаўшчы асаваення тэхнікі, выяўлення новых рэзерваў і магутнасцей.

Творчая ініцыятыва перадачы ўжо прынесла на мільёны рублёў прадукцыйны звыш плана. Вялікіх поспехаў дасягнулі ініцыятары перадачыўскага спаборніцтва ў рэспубліцы — стыхаўшчы і ўсё калектыву рабочы і інжынерна-тэхнічных работнікаў менскага скурзавода «Большэвік». Стыхаўшчы камуніст тав. Канапнікі сістэматычна выконвае норму больш чым на 250 проц. Стары кадравы рабочы завода, узнагароджаны граматай Вярхоўнага Савета БССР, глейтоўшчы тав. Канарскі выконвае сваю норму на 230 процантаў і больш, 26 лютага завод выканаў месячную праграму, выпусціўшы звыш плана на 125 тысяч рублёў прадукцыі. Наперадзе ў сацыялістычным спаборніцтве ідуць брыгады, якія носяць імя XVIII з'езда партыі.

На гомельскай фабрыцы «Комінтэрн» у перадачыўскае спаборніцтва ўключылі ўсе рабочыя і служачыя. Многія рабочыя даюць па 200 і больш процантаў нормы. Стыхаўшчы тав. Аўлавец выконвае норму на 280 проц. Калектыву узяў абавязальства выпусціць у гэты з'езд партыі на 100 тысяч рублёў прадукцыі звыш плана. Сваё абавязальства ён з часою выконвае; за 20 дзён лютага выпусціўшы звыш плана прадукцыі больш чым на 80 тысяч рублёў.

Выдатны перамог дабіліся чыгуначнікі. Сотні і тысячы паравознікаў, вагоннікаў, слесаряў, саставіцеляў, спэцыялістаў і стрэлачнікаў у перадачыўскае звыш плана з выключным энтузіязмам можаць поспехі чыгуначнага транспарта нашай краіны. Высокія ўзоры працоўнага гераізма паказваюць камсамольцы і моладзь.

Больш двух тысяч маладых чыгуначнікаў Заходняй чыгункі, арганізаваныя ў адзіную камсамольска-маладзёжную арганізацыю, сталі на вахту імя XVIII з'езда партыі. Адзіная камсамольска-маладзёжная арганізацыя Аршанскага аддзялення выканала план пагрузкі за апошнія дзве дэкады лютага на 157 процантаў, план выгрузкі — на 125,5 проц. Вяселючы паказальніку дабіліся маладыя стыхаўшчы менскага аддзялення тт. Песенка, Аляксейка, Правоў і многія іншыя.

Выклікае захапленне выдатны рэлізцыкавага састава, які правяла адна з першых на Заходняй чыгункі жанчын-машыністаў тав. Гольштыя Марыя. Пачуцці горадцы за сваю вялікую ралізію, за яе выдатныя людзей перажывае кожны працоўны, гледзячы на такі і падобны ім узоры сацыялістычна-свядомых адносін да працы.

З часою выконваюць узятыя абавязальствы рабочыя і служачыя менскай фабрыцы імя Фрунзе. 20 лютага фабрыка выканала месячную праграму. Усё калектыву выконваў норму ў лютым у сярэднім на 157 процантаў.

Нематчыма пералічыць у адным артыкуле назват адной дзесяцітысячнай долі тых яркіх перамог, тых цудоўных результатаў, якія ўжо дало спаборніцтва ў гэты з'езд партыі. Можна без памылкі сказаць, што ўся наша рэспубліка сацыялістычна ў гэтым спаборніцтве ўпэўнена ўзнімачца на новую ступень сацыялістычнай культуры вытворчасці. Аб гэтым сведчаць і лічбывыя вынікі работы ў лютым. За гэты месяц ўся прамысловасць Наркмацпрама выканала план на 107,3 проц. Наркмацпрама — на 106,3 проц. Наркмацпрама (рэспубліканская прамысловасць) — на 116 проц. Ёсць усе падставы чакаць, што харчова прамысловасць выканала кварталны план дзятрымінава — 20 сакавіка.

Перадз'ездаўскае сацыялістычнае спаборніцтва паказала, што наша прамысловасць мае значныя нескарытаныя рэзервы. Мабілізаваны гэтыя рэзервы, яшчэ шырэй разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва і стыхаўшчы рух, ператварыць перадачыўскае спаборніцтва ў агульны, яшчэ больш магутны вытворчы ўздым на працягу ўсяго 1939 года — такая задача ўсіх партыйных, профсаюзных арганізацый, усіх камандзіраў вытворчасці, інжынерна-тэхнічных работнікаў, усіх рабочы і служачы.



ПЕРАДАЧЫ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БЕЛАРУСКОЙ ССР. УЗНАГАРОДЖАНЫЯ ПРЭЗЫДЫУМАМ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА С'ЮЗА ССР ОРДЭНАМ ЛЕНІНА. НА ЗДЫМКУ (алева направа) у першым радзе К. В. КІСІЛЬ — старшыня С'юзарэама БССР, М. В. КУЛАГІН — лідэр земляробства і намеснік старшыні С'юзарэама БССР, Н. Г. ГРЭКАВА — сакратар ЦК КП(б) Беларусі, Н. Я. ПАТАВЕНУ — старшыня Прэдыдума Вярхоўнага Савета БССР. У другім радзе А. Ф. БЫКА — брыгадзір трактарнай брыгады Борыскаўскай МТС, В. Ф. ГАРАЦЬОФ — камбайнер Жабінскай МТС, І. А. БОХАН — брыгадзір трактарнай брыгады Борыскаўскай МТС, Ф. Ф. ТРУПІКЕВІЧ — старшыня калгаса «Чырвоны агароднік», Менскага раёна.

## БОЛЬШЭВІЦКАЙ ПАДРЫТКОЎКАЙ ДА СЯЎБЫ АДКАЖАМ НА ВЫСОКУЮ ўзнагароду

### НАРАДА ПЕРАДАЧЫ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ

БЕШАНКОВІЧЫ. (Спец. нар. «Звезда»). 350 перадачых людзей раёна — старшыня калгасаў, брыгадзіраў, трактарыстаў, камбайнераў, закладчыкаў форм, звышнормы, калгаснікаў — сабраліся 2 сакавіка ў ДOME саюккультуры для калектывага абмеркавання алачы, якія стаць перад сельскай гаспадарчай раёна ў 1939 годзе.

З вялікім натхненнем сустраўлі ўдзельнікі нарады павеламленне сакратара райкома партыі тав. Гершмана аб узнагароджанні ўрадам перадачых людзей сельскай гаспадаркі Беларускай ССР.

— Гэта высокая ўзнагарода, — гаворыць тав. Гершман, — ярка адлюстроўвае сталінскія клопаты аб чэсных, адвадх тружэнніках, натхняе нас на заваяванне новых перамог.

13 калгасаў раёна з'яўляюцца мадэлятамі на Усеагульную сельскагаспадарчую выставку. Сярод іх — перадачы калгас імя Малеіна Горкага, узначалыямы Дэмтрый Ізафатчынаў Дулаевым, узнагароджаным медалю «За трудовое отличие».

Нарада заслухала даклад закладчыка раёна т. Шайтара аб выніках работы 1938 года і заклада на 1939 год.

На нарадзе падзяліліся вопытам сваёй стыхаўшчы работы заг. свідальства

## НОВЫМІ ВЫДАТНЫМІ ПЕРАМОГАМІ СУСТРЭНЕМ XVIII З'ЕЗД ПАРТЫІ СПАБОРНІЦТВА ДВУХ ГАРАДОЎ

### ВІШЭСК. (Нар. «Звезда»).

З кожным днём усё больш і больш шырочы на сацыялістычнае спаборніцтва паміж прадпрыемствамі Віцебска і Гомеля да большэвіцкага сустрачы XVIII з'езда ВКП(б). Кожны дзень, які набліжае нас да слаўнага гістарычнага дня — дня адкрыцця з'езда, — прыносіць новыя вытворчыя перамогі, выдатныя стыхаўшчы падарункі маперы-ралізі.

Прадпрыемствы Віцебска і Гомеля паспяхова зачырылі сваю лютаўскую вытворчую праграму. Уся прамысловасць Гомеля выканала лютаўскі план на 110,5 проц. Усяго выпушчана прадукцыі на 20.961.200 рублёў, з якіх звыш плана — на 1.929.000 рублёў.

Прамысловасць Віцебска за люты месяц выпусціла прадукцыі на 28.070.800 рублёў — 106,9 проц. Звыш плана выпушчана прадукцыі на 1.817.800 рублёў.

Натхнёныя прадстаўнічы з'ездам партыі Леніна—Сталіна, рабочы калектывы трыкацкай фабрыкі «КІМ», які

## ВЫСОКАЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ

Звыш 1.300 рабочы і работнік завода «Гомельска-ім. І. М. Кагановіча» саборнічаць паміж сабой на дастойную работу XVIII з'езда ВКП(б). Лютаўская праграма выканана заводам на 102,5 проц.

Лепшых паказальнікаў у перадачыўскае спаборніцтва дабіўся музэчна-прамысловы цэх. Участак майстра тав. Кліменца на халоднай апрацоўцы мела выконвае ў сярэднім новыя нормы на 130 проц. Кавель тав. Пачугін за змену выпускае адзін, без маладзёбіца, 225 дэталей — 265 проц. нормы.

Высокай прадукцыйнасці працы дасягнула брыгада, якая вырабляе прадметы шырскаўшчы (майстар тав. Жарына). Стаўшчы на вахту імя XVIII з'езда партыі, брыгада штодзённа выконвае сваё заданне на 135—140 проц.

## РАДАСЦЮ ПОЎНІЦА СЭРЦА

Праца ў нашай сацыялістычнай краіне з'яўляецца справой чэсці, долбесці і гераізму.

Комуністычная партыя, савецкі ўрад і наш любімы таварыш Сталін высока ўзнагароджываюць людзей, якія шыра і сумленна працуюць на карысць сацыялістычнай ралізіі. Сталінскія клопаты аб чалавек, аб работніку натхняюць мільёны людзей на яшчэ больш самаадданую творчую працу.

У ліку перадачыўскай сельскай гаспадаркі БССР, узнагароджаных Савецкім ўрадам, удзельніцы ўзнагароды і брыгадзір калгаса «Труд» Васіль Еўдакімавіч Салаўёў. Гэта ўзнагарода ўсяго калгаса.

Калгаснікі з новай энэргіяй змагаюцца за высокі ўстойлівы ўраджай. Сацыялістычнае спаборніцтва імя XVIII з'езда ВКП(б) дапамагае калгасу ўвора на падрыткова да сяўбы. У гэтым годзе мы арганізуем работу тав. каб атрымаць у сярэднім на калгасу 19 процантаў звышнормы і 200 процантаў бульбы з кожнага гектара. Такое абавязальства мы ўзялі, заклучыўшы дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва з суседнім калгасам «Чырвоны бар».

За поспехі па высокай ураджайнасці наш калгас зацянжэн калдыкатам на Усеагульную сельскагаспадарчую выставку.

Калгас па-бавоמו рыхтуюцца да сяўбы. Насенне поўнаасю засыпана і праварана. На поле вывезена каля 400 тон гною, загатоўлена 40 тон мінеральных угнаенняў. У брыгадах окладан план унесены ўгнаення ў глебу. XVIII з'езд ВКП(б) калгас сустракае поўнай гагоўнасцю да сяўбы.

Радасцю поўніцца маё сэрца. За высокую ўзнагароду дэкаду партыі, урад і вялікага Сталіна. На гэту ўзнагароду я аджаю яшчэ больш самаадданай працай, па-большэвіцку выканаю велізарнейшыя заданні трэцім пяцігодкі, якія паставілі перад сельскай гаспадаркай.

Юда Хаймавіч РАБЫ, ордэнаносца, старшыня калгаса «Труд», Хойніцкага раёна.

## НА ПЛЕНУМЕ МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б

Учора ў вялікай зале Дома партыйнага алачы адкрыўся пленум Менскага гаркома КП(б)Б. У нараду да пленума наступныя пытанні: 1) аб холзе прыёму ў рады ВКП(б) і рабоце з кандыдатамі партыі ў Кагановіцкай горадскай жылёва-комунальнай гаспадарцы і 3) арганізацыйныя пытанні.

Па першым пытанню пленум заслухав даклад сакратара Кагановіцкага горадкома партыі тав. Хасіна, які расказаў аб велізарным палітычным уздыме сярод працоўных у сувязі са скліканнем XVIII з'езда ВКП(б) аб імкненні лепшых людзей нашай краіны ўстаўшчы ў партыю Леніна—Сталіна.

Між тым многія партыйныя арганізацыі Кагановіцкага раёна не ўзначальваюць узрастоў палітычную актыўнасць мас, вельмі нездавальняюча кінаюць важнейшым участкам партыйнай работы — прыёмам у рады ВКП(б). У 1938 г. у кандыдаты партыі былі прыняты толькі 293 чалавек, пераведзена ў члены ВКП(б) 149. Сталовічча не змянілася і ў асноўны час. За два месяцы 1939 года ў кандыдаты партыі прыняты толькі 140 чалавек, 47 прыняты партыйных арганізацый не пачалі яшчэ прыёму ў рады ВКП(б).

Неабходна з усёй ратучасцю падкрэсліць, што ў партыйных арганізацыях вельмі слаба паставлена выхавачая работа з кандыдатамі. У рэзультате ў партарганізацыі налічываюцца 250 кандыдатаў з пратрыманымі стыхам. Асабліва дрэнна паставлена работа з кандыдатамі ў партыйных арганізацыях фабрык «Кастрычнік», імя Кагановіча, у Наркмаземе, Медінстугіце і ў іншых.

Выступашчы ў спрэчках таварыш расказаў, як партыйныя арганізацыі ўзначалілі палітычную актыўнасць мас, надалі і партыйна-палітычную работу, узмацнілі індывідуальны адбор у партыю перадачых людзей.

## СПАБОРНІЦТВА ТАРФЯНІКАЎ УССР І БССР

СМАЛЯВІЧЫ, 4 сакавіка. (БЕЛТА). На торфавадзеле імя Орджанікідзе 3 сакавіка алачылася ўсебеларуская нарада стыхаўшчы прамысловай траста Белторф Наркмацпрама БССР. У нарадзе прымаў ўдзел стыхаўшчы, дырэктары заводаў і галоўныя інжынеры.

З дакладам аб рэзультатах работы тарфяной прамысловасці ў 1938 годзе і заклада на 1939 год выступіў кіраўшчы траста тав. Бражынскі.

На нарадзе прысутнічала дэлегацыя торфавадзельнага бранкай Украінскай ССР. У сваім выступленні ўдзельнік дэлегацыі галоўны інжынер Ірдынскага торфавадзельнага т. Ермаека расказаў аб вопыце работы торфавадзельна і лепшых стыхаўшчы.

Пленум прыняў пастанову, у якой адзначаны недахопы работы райкома па прыёму ў партыю і выхавання маладых камуністаў. Намечаны практычныя мерапрыемствы па ліквідацыі ўскртых недахопаў.

Сёння пленум прадаўжае сваю работу.

## СПАБОРНІЦТВА ТАРФЯНІКАЎ УССР І БССР

СМАЛЯВІЧЫ, 4 сакавіка. (БЕЛТА). На торфавадзеле імя Орджанікідзе 3 сакавіка алачылася ўсебеларуская нарада стыхаўшчы прамысловай траста Белторф Наркмацпрама БССР. У нарадзе прымаў ўдзел стыхаўшчы, дырэктары заводаў і галоўныя інжынеры.

З дакладам аб рэзультатах работы тарфяной прамысловасці ў 1938 годзе і заклада на 1939 год выступіў кіраўшчы траста тав. Бражынскі.

На нарадзе прысутнічала дэлегацыя торфавадзельнага бранкай Украінскай ССР. У сваім выступленні ўдзельнік дэлегацыі галоўны інжынер Ірдынскага торфавадзельнага т. Ермаека расказаў аб вопыце работы торфавадзельна і лепшых стыхаўшчы.

Пленум прыняў пастанову, у якой адзначаны недахопы работы райкома па прыёму ў партыю і выхавання маладых камуністаў. Намечаны практычныя мерапрыемствы па ліквідацыі ўскртых недахопаў.

Сёння пленум прадаўжае сваю работу.

## СПАБОРНІЦТВА ТАРФЯНІКАЎ УССР І БССР

СМАЛЯВІЧЫ, 4 сакавіка. (БЕЛТА). На торфавадзеле імя Орджанікідзе 3 сакавіка алачылася ўсебеларуская нарада стыхаўшчы прамысловай траста Белторф Наркмацпрама БССР. У нарадзе прымаў ўдзел стыхаўшчы, дырэктары заводаў і галоўныя інжынеры.

З дакладам аб рэзультатах работы тарфяной прамысловасці ў 1938 годзе і заклада на 1939 год выступіў кіраўшчы траста тав. Бражынскі.

На нарадзе прысутнічала дэлегацыя торфавадзельнага бранкай Украінскай ССР. У сваім выступленні ўдзельнік дэлегацыі галоўны інжынер Ірдынскага торфавадзельнага т. Ермаека расказаў аб вопыце работы торфавадзельна і лепшых стыхаўшчы.

Пленум прыняў пастанову, у якой адзначаны недахопы работы райкома па прыёму ў партыю і выхавання маладых камуністаў. Намечаны практычныя мерапрыемствы па ліквідацыі ўскртых недахопаў.

Сёння пленум прадаўжае сваю работу.

## ЗАКРЫЛАСЯ ЛЕНІНГРАДСКАЯ VIII АБЛАСНАЯ І VI ГАРАДСКАЯ АБ'ЯДНАНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ВКП(б)

ЛЕНІНГРАД, 3 сакавіка. Сёння закончыла сваю работу Ленінградская партыйная канферэнцыя. Раней адбылося таянае галасаванне на выбарах дэлегатаў на XVIII з'езд ВКП(б).

На вытворнім пасяджэнні былі абвешчаны вынікі таянага галасавання. Усяго на з'ездзе выбрана 149 дэлегатаў з правам ралачагага і 29 — з правам дардачэга галасу.

З велізарным натхненнем сустрала канферэнцыя павеламленне аб тым, што першым дэлегатом на XVIII з'езд ВКП(б) ад ленінградскай большэвіцкай аднагалосна выбран таварыш Сталін. У аднагалосна выбран таварыш Сталін. Разнаўска поўная захапленне вольчы — «Нашаму першаму дэлегату таварышу Сталіну ўра!».

## ЗАКРЫЛАСЯ ЛЕНІНГРАДСКАЯ VIII АБЛАСНАЯ І VI ГАРАДСКАЯ АБ'ЯДНАНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ВКП(б)

Пад бурны апладысмэнты ўсёй залы старшыня шчотнай камісіі тав. Вадзеву паведамаў, што дэлегатом на XVIII з'езд ВКП(б) ад ленінградскай арганізацыі аднагалосна выбраны саратнік і вялікага Сталіна — кіраўнік партыі і ўрада таварышы Малава, Варашылаў, Урада таварышы Малава, Андрэю, Мікаян, Кагановіч, Калінін, Андрэю, Мікаян, Жданавіч, Хрушчов.

Канферэнцыя аднагалосна зацвердзіла рэзалюцыю на тэзісах дэкады таварыш Малава і Жданова. З вялікім энтузіязмам прыняты прынятыя глаўны ўздым прыняты прынятыя глаўны савецкага ўрада таварышу Малава.

Тав. Жданавіч, зачыраваючы канферэнцыю, гаворыць якую прамову. Дэлегацыя наладжывае яму поўную захапленне авашчыю.



# ПОУНАСЦЮ ПАДРЫХТАВАЦЬ САРТАВОЕ НАСЕННЕ

Аб сартавым насенні ў Пухавіцкім раёне гавораць многа, выносяць пры-  
ёмныя паставы. Але гэта толькі вяс-  
ной, калі трэба сеяць. Прайшла зіма —  
і аб усім забылі. Так паўтараецца кожны год.

У мінулым годзе сартавая пшаніца «Слотэсан» у рэзультат нізкай агра-  
тэхнікі была заражана «злабыглаз-  
кай», аўтаважыль-гэта толькі зара-  
калі для пасеву некапае 36 тон на-  
сеннай пшаніцы. Старшы аграном рай-  
а тав. Паліхайнік супакойнае сабе  
тым, што ўважэн бодз ячмень, якім  
будуць засяваць плочку, адведзеную  
тад сартавую пшаніцу.

Не лепш абстаці справа з сартавым  
аўсом, якога некапае 300 тон. Гэта рэ-  
зультат невыканання плана сартаса-  
ваў у мінулым годзе.

Дзяржава робіць усё, каб у гэтым  
годзе калгасы сеялі выключна сартавы  
насеннем. Калгасам раёна адлу-  
шчана 104 тоны рознага сартавога  
насення для замены ім простага. За-  
мельным органам раёна аставалася  
правільна размясціць гэта насенне сяр-  
од калгасаў, але раёна недадаўні  
дзяржаўнага значэння сартавога і з  
гэтай справай спраўляюцца неадваль-  
на.

Кантора Дзяржсортфонда выдае кал-  
гасам раёна 51 тону рознага сартавога  
насення. Атрымаў-жа насенне толькі  
адзін калгас «Прамень соцызлізма». Да

25 лютага сартавы аўс знаходзіўся ў  
Рудзінскім раёне, куды за 50-70 кіло-  
метраў пасылалі калгасы для абмену.  
Ні адзін калгас за насеннем не па-  
ехаў.

Кантора Заготзярня павінна абмя-  
няць калгасам раёна 50 тон аўса і 3 з  
палавінаю тоны гароху. На 23 лютага  
было абменена не больш 5 тон аўса.  
Загядчкі раёна тав. Думанскі сваю  
непазартыўнасць прыкрывае спасылан-  
нем на «дрэнную» дарогу.

Раёна і райвыканком слаба зма-  
гаюцца за выкананне паставы парт-  
і ўрада аб насеннаводстве. Вельмі  
дрэнна арганізаван мінкалгасны аб-  
мен, які павінен даць для пасеву 46  
тон сартавога аўса, 19,7 тоны ячменю  
і больш 5 тон пшаніцы. Раёна міжкал-  
гасным абменам па-большэйціку не кі-  
руе, а абмежаваны толькі расылкай  
планаў. Колькі абменена, як падрыхта-  
вана насенне для абмену — у раёна  
не ведаюць.

Дрэнна арганізавана ў калгасе і  
аўскае насення. Кантроль-на-на-  
сенная лабораторыя раёна атрымала ад  
усіх 94 калгасаў насенне для пра-  
веркі. У рэзультат аналізу аказа-  
лася, што ў насенні многа прымесей  
розных культур, а таксама пустазелля.

Гэтыя факты сведчаць аб тым, што ў  
Пухавіцкім раёне слаба змагаюцца за  
тое, каб у гэтым годзе сеяць выключна  
сартавым высокакачэсным насеннем.

Д. МАЛЕВІЧ.



Бонькаўска-маладзёжная брыгада імя XVIII з'езду ВКП(б) пака М. і Мар'іўскага  
аўтарамонтажа завода імя Кірава (злева направа) — т. С. С. Пятлюкоў, С. В. Нікіцін,  
П. М. Прыходька, М. А. Поназаў, П. П. Таранік і В. Т. Спінкоў. Сваё перадавальніцкае  
абавязанства гэта брыгада сістэматычна перавыконвае. Яна да прадукцыі ў сярэднім  
на 200 проц. павяла.

# ВЫПАДАК НА ПЕРАЕЗДЗЕ

Поезд бясстра імчаўся наперад, па-  
глынаючы ўсё новае і новае кіло-  
метры. Машыніст опяўшаў. Малейшая  
затрымка пагнала за сабой перыем-  
наці. На станцыі Мормаль прыдзеся  
прауючы другі поезд і тады неміну-  
чае спазненне ў Жлобін.

Паравозны дым буйнымі клубамі  
вазграву на аголеных галінках дрэў.  
Машыніст Брэдзіхін раз-па-раз пагля-  
даў на манометр. Поезд важкі, 400  
тон вагі звыш норм. Пару ўпаўне  
дастаткова. Зараз ён вылезе за будку,  
а там пачнецца ўхіл, потым маленькай  
пільноўка і затым пад'ём. Галоўнае —  
ўзяць пад'ём.

Вось і будка. Пачаўся ўхіл. Усёй  
свайай масай сетаў даўі на паравоз.  
Скорасць павялічылася — 40, 45, 49  
кілометраў.

І раптам... Сэрпа ў Брэдзіхіна ёкну-  
ла. Наперадзе на пераездзе паказваўся  
конь, а за ім — цяжка грузавыя бары-  
венныя сані.

На момант маўняшці паказалася,  
што калгаснік, убаўчыў поезд, пра-  
бе ўзвруць кая з пуш і ён зможа  
праексяці. Але конь яшчэ раз ра-  
нуўся і сетаў. Здавалася, наезд не-  
мінуць.

Брэдзіхін схопіўся за тормаза. Паве-  
рот ручкі — і гэта імкліва імчачыся  
машына рэзка абавіла хол.

Брэдзіхін быў перажонан у сваёй  
машыне. Але ўсё-ж твар яго выражаў  
у гэтыя мінуты вельмінае напружан-

не волі. Рука зраслася з ручкай тор-  
маза. Яшчэ момант — і поезд павінен  
стаць.

Калгаснік адбег у бок, страціўшы, ві-  
давочна, усеяку надзею на выратаван-  
не кая.

За 3-4 метры да пераезду поезд сетаў.  
Да пераезду падбег галоўны кан-  
дуктар.

— У чым справа? — запытаў ён. З  
тормазавай пільноўкі вагона яму не  
было відаць, што робіцца на пераездзе.  
А Брэдзіхін ужо спускаўся з параво-  
за, а за ім ішоў качагар Селасар. З  
левага боку бег да пераезду памочнік  
машыніста Міхайлюк.

— Ідзе на ламамогу, — сказаў на-  
дух Брэдзіхін галоўнаму і пабег да  
пераезду.

Учатырох яны дамаглі калгасніку  
сцягнуць сані з пераезду.

Калі публь быў зноў свабодны, Брэ-  
дзіхін зірнуў на галівнік, ён страціў  
10 мінут.

Поезд зноў імкліва несенца наперад.  
Паказваўся семафор. Машыніст яшчэ  
раз праверуў час.

— Нагналі 7 мінут, — спакойным  
голасам сказаў ён свайму памочніку.

Наяз і маргачнае кружэнне было  
папярэджанам. Важкі поезд быў даста-  
ўлен у Жлобін на 48 мінут раней часу.  
Машыніст Брэдзіхін з часцю выконвае  
ўзятае абавязанства к XVIII з'езду  
ВКП(б) — працаваць на вылатна.

Л. САСІМОВІЧ.

# 23 ГОДЫ БЕЗАВАРЫЙНАЙ РАБОТЫ

Станіслаў Вікенцьевіч Палацкі па-  
права лічыцца адным з лепшых вадзі-  
цельцаў машыны ў рэспубліцы. Ён вельмі  
добра ведае асаблівасці машын  
многіх марак не толькі аўтамабільных, але  
і загранічнай вытворчасці. 23 годы ве-  
дзціх машыны тав. Палацкі і за ўвесь  
гэты час ён не мае ні аднаго аварыя-  
на, ні адной аварыі. Сакрэт поспехаў  
шофера-вадзіцеля ў тым, што ён ня-

спынна павышае свае веды, у даскана-  
валы ведае сваю машыну і патраба-  
валы да сабе. Яго машына заўсёды  
блшчэй чыстая, уважліва агляда-  
на і заправлена, і ўсё-ж такі перад  
кожным рэйсам тав. Палацкі ўважліва  
аглядае яе. Станіслаў Вікенцьевіч член  
ЦК профсаюза шофераў пудля, кары-  
стаецца вельмі аўтарытэтам у тавары-  
шчынаў-вадзіцеляў машыны гаража СНК  
БССР.

# ПРОБНЫ ВЫЕЗД У ПОЛЕ

ПОЛАЦК. (БЕЛТА). Перадавы кал-  
гасы раёна з часцю выконваюць узя-  
тыя на себе абавязанствы — да  
адкрыцця XVIII з'езду ВКП(б) быць га-  
тавымі выйсці ў поле.

Закочыўшы ўсе перадпасеўныя ра-  
боты, калгас «Новыя Гараны» аргані-  
заў пробы выезд у поле. Усе калгас-  
ныя на заманавых за ім конях, а  
плагамі, баранам і добрай зброй вы-  
ехалі і вытраіліся для агляду.

Вызваны дзве адрамантаваныя сель-  
адрадніцтва рэспубліканскай Іспаніі ім  
удасца палепшыць свае пазіцыі на  
Міжземным моры і адкупіцца ад рым-  
скай «заваляльчэскай», не маюць ніякіх  
шансаў на ажыццяўленне.

Некалькі дзён таму навад вядомы  
Гайда сепарыдаў у «Вочэ д'Італія»,  
што, нават у выпадку перамогі Фран-  
цыі, Італія не выведзе сваіх войск з Іс-  
паніі. Да, паўшны падобная запэўнені  
Чамберлена, Мусаліні, аказавацца, меў  
на ўвазе не асобныя ваенныя поспехі, а  
так званую «спалітычную перамогу»,  
г. зн. отпорацкую фашызму Іспаніі,  
ці, чаго Францыя, па прызначэнню Га-  
йды, «дабіць хутка на змажэ».

Што Францыя гэтага дабіцца не змо-  
жа, у гэтым ніхто не сумніваецца. Бо  
нават у Італіі праз семацналь год пазы-  
спраславата «паходу на Рым» Мусалі-  
ні не дабіўся падобнай «спалітычнай  
перамогі».

Па выданьню прызначанай газеты  
«Тан», поспех рэспубліканскай Іспаніі  
быў-бы чрават катастрафічнымі выні-  
камі для Італьянскага фашызма. Францыя  
кіснуе толькі дзякуючы падтрыманню  
італьянскага фашызма, а судзіцца на гэбы, як толькі пазавіцца  
дапамогай міжнароднай рэакцыі. Мусаліні  
а той большай «спадэсары» можа затры-  
маць вывад сваёй карпуоў у Іспанію.

Піньдзесят год таму навад начальнік  
Італьянскага генеральнага штаба ген.  
Козэна ў інструкцыйным пісьме пал-  
коўніку Гуарану, адраўленаму у сак-  
рэтнаму дараўніцтву ў Вену і Берлін,  
ідзе: «Веліч Італіі і яе становішча на  
Міжземным моры могуць быць аснова-  
намы толькі на аслабленні Францыі. З  
другога боку, калі-б гэта нацыя была  
уцё перажонан Германіяй, то для нас  
важна было-б прыняць удзел у перамо-  
зе над ёй... асабліва таму, што мы бу-  
дзем мець права ўдзелу ў выпрацоўцы  
мірных умоў і падзяліць перавагі, якія  
атрымаюць пераможцы».

Такая перамога была атрымана над

Францыяй у Мюнхене, калі Далатэ,  
следуючы ўказам Чамберлена, пакора  
капітуляраў перад Берлінам, выдзю-  
шчы на распярэжэнне германскаму  
фашызму свайго саюзніка — Чэхаславакіі.  
Вынікам гэтай капітуляцыі Францыі  
з'явіліся неадкладныя патрабаваўні Іта-  
ліі ўступкі ёй Шпы, Корсікі, Туніса,  
Джэбуці, а затым скасаваўне Рымам у-  
таўненія Ланалі — Мусаліні, заключана-  
га ў 1935 г., якім ліквідавалася ўсе  
Італьянскае прэтэнзія да Францыі. У да-  
мыны выпадку, гаворачы словамі рым-  
скага генерала, Італьянскі фашызм  
спынаўся падляць «сператні перамож-  
цаў», тым болей, што на ўласную по-  
рамогу ў ваіне ён разлічваў не можа.

Паражаны Францыі ў Еўропе, Іта-  
лія спадэсары ператварыць свае ка-  
лоны ў Паўночнай Афрыцы ў плагдары, на  
якім яна зможа адначасова разварачаць  
ваенныя аперацыі на ўсход — супроць  
Егіпта і Англіі і на захад — супроць  
Францыі, у Тунісе. Яшчэ з пачатку ах-  
ваціцкай ваіны ў Абсініі Італія скан-  
цэнтравала ў Лівіі вялікія ваенныя  
сілы. Пасля 1936 года колькасць  
Італьянскіх войск у Лівіі не толькі не  
паменшылася, але ўвесь час павялічы-  
лася і ў сучасны момант дасягнула да  
100 тысяч чалавек. Апрача таго, для  
стварэння неспадарна на месцы па-  
станавных людскіх рэзерваў фашызма  
ўлады ў Лівію Італьянцы. Для Італьян-  
скіх каланістаў адрозніцца землі палі-  
ваў да граніц Туніса і Егіпта. Кі канцы  
мінулага года ўсё было перавезена з  
Італіі ў Лівію каля 20 тыс. чалавек,  
галоўным чынам, рэзервістаў і распра-  
наван план перасялення ў Паўночную  
Афрыку на працягу бліжэйшых пяці  
год яшчэ 100 тыс. Італьянцаў. Адначас-  
ова ідуць Італія ваенныя падрыхта-  
ваны Італіі ў Лівіі. Па вестках Фран-  
цузскай газеты «Фр», там ствароўна  
вялікія запасы харчавання, ваеннага  
снаражэння, гаручага. На аэрадроме  
Лівіі сканцэнтравана звыш 500 самалё-  
таў, у тым ліку 150 самбардыроўчы-  
каў. Судны а грузах бензіна, нафты і  
ваенных прысудаў кожны дзень прыба-  
ваюць у Бенгазі, Трыполі і Табрук.

# РАБОТУ БІБЛІЯТЭК — НА ЎЗРОВЕНЬ ПАЛІТЫЧНЫХ ЗАДАЧ

У гэтых таварышаў Молатава «Аб трэ-  
цім пяцігоднім плане развіцця народ-  
най гаспадаркі СССР» высюваецца ал-  
на з асноўных задач трэцяга пяцігод-  
дзя: ажыццяўне будаўніцтва біблія-  
савага сацыялістычнага грамадства і  
паступовага пераходу ад сацыялізма да  
комунізму, камуністычнага выхавання  
працоўных і перадавання перажыткаў  
капіталізма ў сазнанні людзей — бу-  
даўніцкую камунізма.

Адсюль вельмі патэная і разам з  
тым адказная задача ўскладаецца на  
бібліятэчны работніку, закліканых  
асобных раздзелаў гісторыі ВКП(б), а  
таксама ў падборы адпаведнага ма-  
стацкага матэрыялу і т. д.

Гэта работа можа быць з поспехам  
праведзена там, дзе самі бібліятэчныя  
работнікі сістэматычна і ўдмуліва пра-  
уюць над павышэннем свайго ідэйна-  
га ўзроўню.

На нарадзе бібліятэчных работнікаў  
Менска загадчыца філіяла бібліятэкі  
імя Пушкіна тав. Чуміцкая расказа-  
ла аб тым, як яна, будучы сама дзе-  
на на аналіз з першымі раздзелаў гі-  
сторыі ВКП(б), адчувала недахоп у  
рабоче з чытачом.

— Я, — гаворыць тав. Чуміцкая, —  
гублялася, калі чытач мяне пытаў аб  
тым, што яму чытаць на перых раз-  
дзелах падручніка гісторыі ВКП(б).  
Недла было і думаць аб дапаможэ чы-  
тачу не вывучыўшы самай алавенна-  
га матэрыялу. Я ўжо вывучыла два  
раздзела падручніка гісторыі ВКП(б) і  
многа дадатковага матэрыялу па гі-  
сторыі партыі. Адчуваю свой «леўны  
рост, упушчана гутару з чытачом і  
смаю ракамэнду ў адпаведную літа-  
ратуру па гэтых раздзелах. Праца-  
ваць стала значна цікавей.

Вывучаючы гісторыю ВКП(б) тав.  
Драўнэва (бібліятэка Дома настаўніка),  
тав. Падрэці (бібліятэка ім. Пушкіна),  
тав. Гасман (педучылішча) і многія ін-  
шыя работнікі бібліятэк.

Некаторыя бібліятэкі горада дабіліся  
значных поспехаў у арганізацыі дапа-  
могі чытачам у вывучэнні гісторыі  
ВКП(б). Напрыклад, у бібліятэцы Дома  
настаўніка (заг. бібліятэка тав. Драў-  
нэва) ёсць узорная выстаўка літарату-  
ры па гісторыі ВКП(б), па падрыхтоў-  
цы да XVIII з'езду партыі. Ёсць кар-  
таўка марксісцка-ленінскай літа-  
ратуры, складзеная па кожнаму раздзелу  
падручніка гісторыі ВКП(б). Перад чы-  
тачом ляжаць усе неабходныя газет-  
ны і журнальны матэрыялы па гі-  
сторыі партыі. Асабліва вабшчэ  
чытача з вялікай любоўю і старанна-  
сцю аформлены альбом мастацкай літа-  
ратуры, ракамэндуем у дапамогу вы-  
вучаючаму гісторыі ВКП(б) да ўсіх 12  
раздзелаў.

Вялікую дапамогу аказала гэта біб-  
ліятэка Дома сваім чытачам у камітэ-  
таванні асабістых бібліятэк па вы-  
вучэнні гісторыі ВКП(б). Больш 40 на-  
стаўніцкаў скамплектавалі асабістыя біб-  
ліятэкі.

Не прэня пачалі аказваць дапамогу  
чытачам у вывучэнні гісторыі партыі  
бібліятэкі Дома ўрада (загадчык біб-  
ліятэкаў тав. Ашаровіч), завода імя  
Молатава і іншыя.

Але большасць бібліятэк горада яшчэ  
стаць у бажу ад важнейшай палітыч-  
най задачы — арганізацыі дапамогі чы-  
тачам, вывучаючым гісторыю ВКП(б).

У бібліятэцы завода імя Кірава (за-  
гадчык бібліятэкаў тав. Церахава) не  
аказваецца ніякай дапамогі чытачам у  
вывучэнні гісторыі партыі. Няма выстаў-  
кі неабходнай літаратуры, ракамэн-  
дацыйны спісак адсутнічае, няма асоб-  
най картаўкі марксісцка-ленінскай лі-  
таратуры. У рэзультат гэтых безад-  
казных адносін да работы наяўная ў  
бібліятэцы літаратура па гісторыі партыі  
не скарыстоўваецца. За 1939 год  
ніхто з чытачоў не браў ні разу ні ад-  
наго тома твораў класікаў марксізма-  
ленінізма.

Адсутнічае работа па аказанню да-  
памогі чытачу і ў раённай менскай  
бібліятэцы імя Крупскай. Не гледзячы  
на тое, што бібліятэка мае 1500  
чытачоў, у ёй няма ракамэндацыйнага  
спіска літаратуры па вывучэнні гіст-  
орыі партыі, не было ні адной кансуль-  
тацыі. Ніякай дапамогі чытачам, вы-  
вучаючым гісторыю ВКП(б), не аказава-  
ца і ў бібліятэцы 47-й школы.

Дзяржаўную цэнтральную бібліятэку  
імя Леніна штодня наведваюць сотні  
і тысячы чытачоў, вывучаючых гіст-  
орыю ВКП(б). Бібліятэка мае высока-  
адукацыйных работнікаў. Але, не  
гледзячы на гэта, у бібліятэцы вельмі  
слаба пастаўлена работа па аказанню  
дапамогі чытачам у вывучэнні гіст-  
орыі ВКП(б). У чытальнай зале няма ні  
спіскаў ракамэндуемай літаратуры, ні  
выстаўкі кніг, ні альбому. Усе палі-  
тычныя літаратура выдаецца ў адным  
адзеле, г. зн. з падручнікаў па  
агульнаадукацыйных прадметах. Пры-  
ходзіцца доўга чакаць выданы кнігі  
па гісторыі партыі. Адсутнічае ката-  
ўка марксісцка-ленінскай літа-  
ратуры затрудняе доступ чытачу да кнігі.  
Ніякай дапамогі чытачам, вывучаючым  
гісторыю партыі, не аказвае і кабінет  
самаадукацыі.

Дырэктар бібліятэкі тав. Ліўшын за-  
мест таго, каб па-большэйціку мабілі-  
заваць работнікаў цэнтральнай біб-  
ліятэкі на ўсмернае аказанне дапамогі  
чытачам у вывучэнні гісторыі партыі і  
дабіцца таго, каб бібліятэка ў гэтым  
важнейшым пытанні заняла вядучую  
ролю сярод бібліятэк вобласці, — зай-  
маецца вышукваннем «аб'ектыўных»  
прычын адставання ў рабоце, і на гэ-  
тым супакойваецца.

Усё гэта ў значнай ступені глумачы-  
цца і тым, што некаторыя партыйныя  
арганізацыі на месцах недаацэнь-  
ваюць вельмінае ролі бібліятэчнай ра-  
боты ў галіне прапаганды марксізма-  
ленінізма, не кіруюць ёй.

Партыйныя кіраўнікі не дапамагаюць  
бібліятэчным работнікам у вывучэнні  
гісторыі партыі. Напрыклад, у бібліятэ-  
цы імя Крупскай большасць работні-  
каў не вывучае гісторыі ВКП(б); у  
бібліятэцы педтэхнікума 8 работнікаў  
самаястойна вывучаючы гісторыю ВКП(б)  
толькі 2. Астатнія 6 таварышчэ выка-  
злі жаданне вывучаць гісторыю  
ВКП(б) у гуртку, але партарганізацыя  
да гэтага часу не падшукала ім кіраў-  
ніка.

Гарком КП(б)Б таксама ні разу не  
сбраў бібліятэкараў горада і не пастаў  
перад ім задачы павы-  
шэння ў першую чаргу свайго ідэйна-  
га ўзроўню, як галоўнай умовай паспяхо-  
вай работы з чытачом; не дапамог ім  
паставіць работу з чытачамі, сама-  
стойна вывучаючым гісторыю ВКП(б).

В. СЦЯПАНАВА.

# ЛЕКЦЫІ ПА ТЭЗІСАХ ТАВ. МОЛАТАВА

Адзель прапаганды і агітацыі Пет-  
рыкаўскага РК КП(б)Б у Дземе  
соцкультура арганізаў лекцыю ў дапа-  
могу вывучаючым гісторыю ВКП(б) на  
тэму «Трэці пяцігодні план развіцця  
народнай гаспадаркі СССР і пераход  
ад сацыялізма да камунізма».

Лекцыю праслухала звыш 250 чала-  
век партыйна-кампартыйскага і бес-  
партыйнага актыва. Пасля лекцыі бы-  
ло задана многа пытанняў па тэме, на  
якія лектар тав. Куліковіч даў пад-  
рабязнае глумачэнне.

Тэма лекцыі, якая італьянскіх  
фашызмаў і Італіі спадэсары аб Францыі.  
У дамыны выпадку, гаворачы словамі рым-  
скага генерала, Італьянскі фашызм  
спынаўся падляць «сператні перамож-  
цаў», тым болей, што на ўласную по-  
рамогу ў ваіне ён разлічваў не можа.

Паражаны Францыі ў Еўропе, Іта-  
лія спадэсары ператварыць свае ка-  
лоны ў Паўночнай Афрыцы ў плагдары, на  
якім яна зможа адначасова разварачаць  
ваенныя аперацыі на ўсход — супроць  
Егіпта і Англіі і на захад — супроць  
Францыі, у Тунісе. Яшчэ з пачатку ах-  
ваціцкай ваіны ў Абсініі Італія скан-  
цэнтравала ў Лівіі вялікія ваенныя  
сілы. Пасля 1936 года колькасць  
Італьянскіх войск у Лівіі не толькі не  
паменшылася, але ўвесь час павялічы-  
лася і ў сучасны момант дасягнула да  
100 тысяч чалавек. Апрача таго, для  
стварэння неспадарна на месцы па-  
станавных людскіх рэзерваў фашызма  
ўлады ў Лівію Італьянцы. Для Італьян-  
скіх каланістаў адрозніцца землі палі-  
ваў да граніц Туніса і Егіпта. Кі канцы  
мінулага года ўсё было перавезена з  
Італіі ў Лівію каля 20 тыс. чалавек,  
галоўным чынам, рэзервістаў і распра-  
наван план перасялення ў Паўночную  
Афрыку на працягу бліжэйшых пяці  
год яшчэ 100 тыс. Італьянцаў. Адначас-  
ова ідуць Італія ваенныя падрыхта-  
ваны Італіі ў Лівіі. Па вестках Фран-  
цузскай газеты «Фр», там ствароўна  
вялікія запасы харчавання, ваеннага  
снаражэння, гаручага. На аэрадроме  
Лівіі сканцэнтравана звыш 500 самалё-  
таў, у тым ліку 150 самбардыроўчы-  
каў. Судны а грузах бензіна, нафты і  
ваенных прысудаў кожны дзень прыба-  
ваюць у Бенгазі, Трыполі і Табрук.

# БАРАЦЬБА ЗА МІЖЗЕМНАЕ МОРЯ

Праз некалькі дзён пасля заняцця Іс-  
паніі міжэміжні Барселона Італьян-  
ская газета «Пополо ды Рома» эмсі-  
ла карту Заходняй Еўропы з паказам  
агульнай граніцы Італіі і Іспаніі. Для  
таго, каб падобная граніца стала ма-  
гчымай, Італьянская газета ператварыла  
Французскія правінцы Лангедок і Пера-  
пано ў Італьянскія тэрыторыі, без сора-  
наў далучыўшы іх да «Вялікага Рыма».  
У сваю чаргу туркская прэса наядуна  
адубікавала выданую ў Рыме карту  
Міжземнага мора, суправаджаючы яе  
цікавымі каментарыямі. На гэтай кар-  
це ўсе краіны, прымыкаючыя да Між-  
земнага мора, абазначаны як уладанні  
Італіі і зафарбаваны той-жа фарбай,  
што і Апеніныя паўвостраў. Нарошце  
рымаўская прэса ўмюніла антыфранцуз-  
скую кампанію, паўтараючы ўжо вядо-  
мыя прэтэнзіі Італьянскага фашызма да  
Францыі ўсё ў больш разкай і ульты-  
матыўнай форме.

Здавалася, падобныя факты павінны  
былі-б аруйнаваць Іллію лондэнскіх і  
парыжскіх «смонхонаў», прапаведваючых  
дружбу з Мусаліні на базе злад-  
ніцтва Іспанскай рэспубліцы і «умірава-  
нарых» фашызмскіх дэмакратыяў шляхам  
новых услугаў. Аднак урады Далатэ і  
Чамберлена ўпорна прадаўжаюць сваю  
палітыку ў капітуляцыі перад асава-  
намі і ўдзяння свабодалюбовага іспан-  
скага народа.

Дзесятыя лютага пры прамой сады-  
нацыі і падтрыманні Англіі і Францыі  
Іспанскія мяжэйкі занялі Мінорку,  
апеніны востраў у групе Валерскіх аст-  
равоў, які яшчэ знаходзіўся ў руках  
рэакцыі. Французская рэакцыя  
рэспубліканскай Францыі выражае сваё  
захапленне на повалу гэтага акта французскага  
ўрада і раіла неадкладна ўжыць той-  
жа метад прамога ўмяшання, каб да-  
біцца хутчэйшай капітуляцыі Мадрыда  
і Валенцыі.

Англія і Францыя кансерватыўны і француз-  
скія рэакцыянеры спынаюцца даказан-  
ня Францыі, што яны гатовы працаваць на

аго не горш Італа-германскіх інтэрв-  
нтаў і не менш чым апеніныя запэўнен-  
ні на ўдзянні рэспубліканскай Іспаніі.  
Французскі і англійскі ўрады  
прызналі «ўрад» генерала Франка. Та-  
кім чынам, прыкрываючыся да апош-  
няга часу давоў прысвараным фітывым  
лісткам планы англа-французскай рэак-  
цыі паўстаюць, нарошце, на ўсёй сваёй  
агіднейшай і бессэрнай аголенасці.

Але ці ліквідуе афіцыйнае зрад-  
ніцтва германскай Іспанскай рэспубліцы  
Парыжам і Лонданам і спробы пераку-  
чы Францы ў Італа-германскай «ас-  
цэ» паўстаюць, якая насунулася на Фран-  
цыю ў рэзультатэ мюнхенскай капіту-  
ляцыі і з'яўлення на іспанскай гра-  
ніцы дзівіі Італа-германскіх інтэр-  
вентаў? Ці адлюсьці гэтай ганейнай  
палой Англія свае пахіненыя пазі-  
цыі на Міжземным моры? Ці рассець-  
ца небеспэка, якая навісла над каму-  
нісцкімі лініямі Англіі і Францыі ў  
Міжземным моры, ці задаволіцца Мусалі-  
ні пазыкай і дробнымі ўступкамі і  
адмовіцца ад брэглавай ідэі ператвар-  
нах Міжземнага мора ў «своера Іта-  
льскага фашызма» і ўзаўдзяння «Рым-  
скай імперыі»?

Вядома не! Логіка падзей гаворыць,  
што на падобны выхад саперніцтва ім-  
шю стасункам дзяржаў у Міжземным  
моры менш за ўсё могуць разлічваць  
работнікі Англіі і Францыі. Італіі аўсім не мае  
Англіі і Францыі тых выгодных  
намеру павялічэння тых выгодных  
стратэгічных пераваг, якія добраахвот-  
на прадаставілі ёй Парыж і Лондан у  
заходняй частцы Міжземнага мора. Фа-  
шысцкая Германія не захоча пакінуць  
шысцкая Германія не захоча пакінуць  
шысцкая Германія не захоча пакінуць

адрадніцтва рэспубліканскай Іспаніі ім  
удасца палепшыць свае пазіцыі на  
Міжземным моры і адкупіцца ад рым-  
скай «заваляльчэскай», не маюць ніякіх  
шансаў на ажыццяўленне.

Некалькі дзён таму навад вядомы  
Гайда сепарыдаў у «Вочэ д'Італія»,  
што, нават у выпадку перамогі Фран-  
цыі, Італія не выведзе сваіх войск з Іс-  
паніі. Да, паўшны падобная запэўнені  
Чамберлена, Мусаліні, аказавацца, меў  
на ўвазе не асобныя ваенныя поспехі, а  
так званую «спалітычную перамогу»,  
г. зн. отпорацкую фашызму Іспаніі,<

